

Запрашаем наведальца

1 сакавіка 2025 г.

Дзень грамадзянска-патрыятычнага і духоўнага выхавання

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Пісьменнікі Беларусі"	9.00 - 9.30	Кабінет №2,3	Марчык Т.П. Насытка С.У.
Гадзіна сумесных чытанняў "Тра Беларусь на старонках кніг"	9.40 - 10.10	Кабінет №2,3	Драздова В.А. Грыгор'ева В.В.
Конкурс малюнкаў "Мая Беларусь"	10.20 - 10.50	Кабінет №2,3,15,	Марчык Т.П. Насытка С.У. Драздова В.А.
Свята "Масленіца прыйшла"	11.00 - 12.30	Спартыўная зала	Новік Т.А. Класныя кіраўнікі
5 - 8 класы			
Пазнавальная праграма "Пісьменнікі Беларусі"	9.00 - 9.30	Кабінет №4,11	Бушук Н.Ю. Чабацько С.С.
Гадзіна сумесных чытанняў "Тра Беларусь на старонках кніг"	9.40 - 10.10	Кабінет №9, 12	Кніга А.У. Скобля Ю.М.
Конкурс малюнкаў "Мая Беларусь"	10.20 - 10.50	Кабінет №9, 13	Грыгор'ева В.В. Сталярчук Ж.А.
Свята "Масленіца прыйшла"	11.00 - 12.30	Спартыўная зала	Новік Т.А. Класныя кіраўнікі
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Гадзіна сумесных чытанняў "Тра Беларусь на старонках кніг"	9.40 - 10.10	Кабінет №9, 12	Кніга А.У. Скобля Ю.М.
Конкурс малюнкаў "Мая Беларусь"	10.20 - 10.50	Кабінет №9, 13	Грыгор'ева В.В. Сталярчук Ж.А.
Свята "Масленіца прыйшла"	11.00 - 12.30	Спартыўная зала	Новік Т.А. Класныя кіраўнікі
Удзел у раенным этапе рэспубліканскага конкурса "Я патрыёт сваёй краіны" у рамках культурна-адукацыйнай патрыятычнай акцыі "Цягнік памяці"	10.00 - 13.00	г.Тружаны	Ануфрыенка В.М.